

МЕСЯЧНИК «СВЯЗДА»

КАЛГАСНЫХ І БРЫГАДНЫХ ПАРТОРГАЎ

У выступленні партгора Тураўца заслугоўвае вышэйшай увагі ўсіх калгасных і брыгадных партораў фронт пераможнага пераважнага партыйна-масавага ўдзелу ў навінаваным званні вайск ЖНЯЯРКІ і МАЛАТАРНІ. Задача кожнага камуніста арганізацыя ўзурную работу гэтых машын.

Парторг Дуброва паказвае наштоўны вопыт прадзеньня сходаў калгаснінаў, на якіх калгаснікі вызначаюць гаспадарчыя мерапрыемствы і потым падаль іх у жыццё.

Але ў выступленні Дуброва ўспучана ёскавое паказанне формы і метаду партмавага работы. Не сказына нічога аб авангарднай ролі камуністаў і як парторг ім кіруе.

Для дапамогі Асінторфе ў лістападцы прымуе Віцебскі гарком партыі мабілізаваў 20 камуністаў — рабочых з вытворчасці. Прыехаўшы на Асінторф, яны ўдзіліся непасрэдна ў брыгады, разгарнулі там вялікую партыйна-масаваю работу.

Герой першай п'яцігодкі тав. Філізат прыехаў на Асінторф разам з усяй групай мабілізаваных. Яго паслаў на работу ў брыгаду Музычова.

З першых-жа дзён брыгадору Кузнецова, які ў мінулым быў асінторфянін, разгаварыўся з Філізатам і зацікавіўся яго дзейнасцю. Філізат з зацікаўленасцю пераказаў сваё ўражанне ад пераможнага ўдзелу ў партыйна-масавай рабоце.

Тав. Філізат не быў знаёмы з тэхнічнай тэрміналогіяй. Ён жадаў авалодаць ёю, зваротаўца да брыгадзіра за ўказаннямі. Але Кузнецова і не думаў яго вучыць. Ён настроіваў супроць Філізата рабочых брыгады, з боку якіх усё часцей і часцей чуюцца заяўкі, антысеміцкія выказванні, паспешкі. Зіжэкаванні над т. Філізатам з карэра пераходзілі і ў барах. І тут яшчэ адна істотная з'ява, граць у яго харчы, грошы. Актыўны ўдзел у антысеміцкіх выказваннях прымае і профгор брыгады Бяляеў.

Антысеміты пераходзіць ад маральнага зразнавання да фізічнага. Адночы тав. Філізат, нагнутаўшыся з закатаў, каб забраць торф і кінуць у аэлавтар, адчуў удар у спіну. Удар быў настолькі моцным, што аэстатка рабочага дна Філізат адрацаваў зьзянь трымаючыся на нагах. Але на круты дзень ён не мог выйсці на работу, праляжыўшы ў наспецы двое сутак.

Уся гэта агідная антысеміцкая гісторыя прыходзіць на вачах партыяма і тэрфіма. Тав. Філізат прабуе вярнуцца да іх за дапамогай, але дарэмна: старшынні класавую пільнасць, партыйні партыма (Рагіска) і тэрфіма (Асінторф) не жадаюць гэтага справе супраць — ізацыяна. Брыгадзір Кузнецова — арганізатар электраваншій пад зямляю-камуністаў, гером п'яцігодкі, — працуе на чырвонай дошцы, як лепшы ўдзельнік, аб'яўляюцца кожнаму камуністу (у акую ўваходзяць і т. Рагіска і Асінторф) калядзяткам на праміраманне.

Толькі пасля таго, як тав. Філізат збіў і кар'еру, партком скамануў і рашыў прыняць меры. Але «меры» гэтыя вылікі толькі ў сабеішоў гутарку з Кузнецова. Маса рабочых так і не была мабілізавана налад абуральных выстульняў антысеміцкіх элементу, які імкнуцца скарываць нацыяналістычныя забавоны з матай ўбраві з брыгады камуніста-ўдзельніка.

Брыгадзір вызнайні рэдакцыі «Связды» на Асінторфе М. ФРУМІНІ.

ПІСЬМЫ РАБОЧИХ Калгаснікам

СТАРШЫНІ СТАРОВІНСКАГА РК Т. МАХНАЧУ

БЫЛИ БАНДИТ-БЕЛАГВАРДЗЕЦ АНТАНЕВІЧ КІРУЕ КАЛГАСАМ

На працягу доўгага часу старшыншай Чырвонаармейскага сельсавета, Старовінскага ф'аёна, быў Антаневіч Ілья. У мінулым Антаневіч, бандыт і белавардзец, суужыў у арміі Дзедзікіна ў корпусе генерала Паўлава.

Антаневіч пралеў у члены праўлення калгаса «Чырвоны востра», дзе, карыстаючыся сваім становішчам, на пасадзіў брыгадзіраў і владаршчыкоў калгаса паставіў сваіх родзічаў. За гэта ён да іх атрымаваў розныя прадукты.

Гэты-ж Антаневіч, будучы старшыншай сельсавета, у аб'екты аб'яўляў Рускавіча (сваёй сваяка) не ўнёс 4 гектары ворыя, 5 гектараў сенажаці і каля. На працягу 4 год Рускавіч вымаляў ім ад дасамынава і ад уездлу ў дарожным будаўніцтве.

За «кавогірательства» і за рад злачынных дзеянняў у сельсавете Антаневіч быў знят з работы і адытан суду. Але праз некаторы час, пры дапамозе сваяства з рэальнымі работнікам, ён зноў апынуўся на пасадзе старшыншай калгаса імя Будзёнага, дзе як і раней праводзіць сваю шкідную дзейнасць.

Г. КІШЭВІЧ.

САКРАТАРУ РЭЧЫСКАГА РК КІЦОВ Т. МАЛІНІНУ

ЧАМУ МАЮ СПІМ'Ю ПАЗБАВІ ІЛЬГОТ?

(ПІСЬМО ЧЫРВОНААРМЕЙЦА)

3 1932 года я знаходжуся Чырвонай арміі. Маладым брацкама быў у Чырвонай арміі.

Сям'я мая — бацька 80 гаў непрацадальны і матка 65 гаў хворай, прывіраючы ў м'ястэчку Герваві (Рэчыцкага раёна), і карыстаюцца ільготамі ці па саці гаспадарству, ці па самаабсладкаві.

Горвалісь сельсоветом кіруючы неадараровай зямлю майго бацькі аб атрыманні ільготы.

НАЛЕСІНКАУ ІОСІФ.

«КАЛГАСЫ КЛІМАУШЧЫНІ ЗАСМЕЧАНЫ»

Пад такім загалоўкам была змешчана карэспандэнцыя з Мясціслаўскага раёна ў «Связды» ад 27 ліпеня г.г.

Бяро Мясціслаўскага раёна імя ШЧОУСКАГА І ЗАВОДСКАГА дзе сельсавет і парторг т. ШЧМАЛАІ ЛІШЧОУ І ВНОМЧОУА прылічылі нуты да партыйнай аднаўнасці. І аб'явілі вымова.

Рэальную працу ў час ПЕТРУ СЕВУ прасіліся на прадчы трох дзён вылічы і прылучыць і судовай аднаўнасці п'яцігодкіх і наватых у антыдзяржаўных дзельных. Партгорам, сельсаветам пры панаванні аб'явілі гэту паставу на агупных сходах калгасу.

МАЁ ПАРТКІРАЎНІЦТВА КАЛГАСАМ

Калгас «III Інтернацыянал», мае і працягу партгорам, перадачы калгас раёна. Ён праміраваў на Усебеларускіх кокурсе на вескавую службу, за парыванства на дарожнаму будаўніцтву. Парыванства гэта захоўвацца за ім і зарас.

У час службы вялікую увагу аддалі мы арганізацыі працы і праўдальнай пасастаўнай рабочай сілы.

У кожнай брыгадзе працуе комуіст або комсамалец, праз якіх ажыццяўляецца партыйнае кіраўніцтва брыгадамі.

Наші калгас саборнічма на лепшае правядзенне службы і ўборкі з калгасам «Большык». Саборнічтва разгортнута і паміж пасасобнаі брыгадамі.

План службы мы перавыканалі на 45 гектараў. Калгас уерадзіў і на акасіі.

Унутры калгаса вылучана ініцыятыва па акасіі, па чале якой стаіць Маток Амаляш—75-гадовы старык. Камісія хутка сінглізую прэфармава аб усіх непаладках у час саявня работ.

Пасля службы ўсталі заката ахожы пасевы. Быў укладан схода калгаснікам па пытанню надвадзеньня машынаў службы. Тут калгаснікі выступілі каштоўнейшыя мерапрыемствы:

- 1) зборці ўвесь шчырк з поля;

Дуброў Парторг калгаса «III Інтернацыянал», Жыткавіцкага раёна

2) правесці месірацыю на п'яцік участках (15 гектараў); 3) асаціць на асацію службу 36 гектараў закінутай зямлі. Самі калгаснікі настойвалі на хутчэйшым правядзенні гэтых мерапрыемстваў, якія значна сярэлі павышэнню ўраджайнасці.

Да ўборачнай мы падрыхтаваліся ў тэрмін. Вылучылі брыгады для абсладкаві становішча інвентара і сельгасмашынаў. Пасля рамонтну брыгада праварыла зямлю, і дрэна апрамантавамі інвентар варачала каваля для пераробкі.

Усе машыны і інвентар былі прымацаваны да калгаснікам. Спецыяльнаму прымацавалі да Жогала Івана, які добра ведаў гэту машыну з мінулага года. Для машыны вылучылі дзельны ўдзельнік Кемілаўскага Тамаша, Жогала Мікалая, Ачапоўскага Андрэя і іншых, якіх вясной узяралі ад 75 да 98 сотых гектара ў дзень.

За тыдзень да зніва быў складан схода комсамольцаў сумеса з калгаснікам па пытанню ўборкі. Вылучылі добраахвотных дружкаў на ахове ўраджая з 60 лопі-

Партыяна арганізацыя нашага калгаса складаецца з чатырох членаў партыі і аднаго кандыдата. Вець камсамольскага арганізацыя з 13 чалавек. Праўда, партыйна арганізацыя калгаса ў гэтым складзе сфармавалася нядаўна. Так што да сараўдлага разгортвання работы партарганізацыя калгаса прыступіла толькі з закінутым парыванстваў і пачаткам ўборачнай.

Аб'явілішы, на партыйна-комсамольскім сходах і з калгасным актывам пытанне ўборкі і хва базагэтовак у світале рашэнняў чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ліпенскага пленума ЦК ВКП(б), мы пачалі з расстаноўкі сіл.

Да кожнай з брыгад мы прымацавалі камуніста. У дапамогу яму — комсамалец. Коны камуніст атрымаў заданне арганізацыя ўзурную работу жняярар, правадзіць масавую работу ў камбінаваным званні, арганізаваных вайск жняярар і малатарні. Надаліжана было сааборнічтва на толькі брыгад, але і машынавааных звеніаў. А каб сааборнічтва не было босарадзятным, партарганізацыя разам з праўленнем калгаса распрадавала канкротны графік п'яцігодняй работы ўсіх жняярар і кожнай пасасобу.

Танім чынам аснова масавай работы накіроўвалася на выкананне кожнай жняярар дзёнага вытворчага задання.

Чорная і чырвоная дошкі ў бры-

гадах скарываюць валіся да пачаўку ходу ўборкі ў кожным машына-заваным званні, сааборнічтва праварылася ў разрэзе звеніаў.

І вось вынікі.

Кааі ў першы і другі дзень ўборкі — 23-24 ліпеня — пры неадавальнай яшчэ расстаноўцы партыйных сіл на брыгадах, жняярар прапавалі ў многіх выпадках густым і не выконвалі норм, то ў воступныя дні праца карынным чынам змянілася. У брыгадзе РУ-БІКІ машыніст ЮШКЕВІЧ і машыніст брыгады № 5 перавыконвалі норму на 25 проц. Таюе-ж з'явіліся і ў іншых брыгадах. І калгас на працягу, фактычна, 5 дзён, да 29 ліпеня поўнацю за-кончыў жыно жыта на плошчы 296 гектараў, у той час, калі пачатковыя наметкі прадугледжвалі 8-дзённы тэрмін жыва.

Зараз калгас наш узяў на буксір суседні калгас «Комінтэрн», з якім мы саборнічма. Туты мы перапілі частку сваіх жняярар.

Павышэнне арганізатарскай ролі кожнага камуніста дасягаюцца сістэматычнай праеркай выканання даручанай яму работы.

Зараз калгас абавязавася выканаць хвабастаўкі і натуршпату да 15 жніўня. І гэтага безумоўна даб'юся, бо кожная малатарня будзе працаваць пад неаслаблым кантролем і пры ўездле камуніста. Ужо падараны лепшыя калгаснікі для работы на малатарнях.

НА АСІНТОРФЕ БЕСПАКАРАНА АРУДУЮЦЬ АНТЫСЕМІТЫ

Для дапамогі Асінторфе ў лістападцы прымуе Віцебскі гарком партыі мабілізаваў 20 камуністаў — рабочых з вытворчасці. Прыехаўшы на Асінторф, яны ўдзіліся непасрэдна ў брыгады, разгарнулі там вялікую партыйна-масаваю работу.

Герой першай п'яцігодкі тав. Філізат прыехаў на Асінторф разам з усяй групай мабілізаваных. Яго паслаў на работу ў брыгаду Музычова.

З першых-жа дзён брыгадору Кузнецова, які ў мінулым быў асінторфянін, разгаварыўся з Філізатам і зацікавіўся яго дзейнасцю. Філізат з зацікаўленасцю пераказаў сваё ўражанне ад пераможнага ўдзелу ў партыйна-масавай рабоце.

Тав. Філізат не быў знаёмы з тэхнічнай тэрміналогіяй. Ён жадаў авалодаць ёю, зваротаўца да брыгадзіра за ўказаннямі. Але Кузнецова і не думаў яго вучыць. Ён настроіваў супроць Філізата рабочых брыгады, з боку якіх усё часцей і часцей чуюцца заяўкі, антысеміцкія выказванні, паспешкі. Зіжэкаванні над т. Філізатам з кар'ера пераходзілі і ў барах. І тут яшчэ адна істотная з'ява, граць у яго харчы, грошы. Актыўны ўдзел у антысеміцкіх выказваннях прымае і профгор брыгады Бяляеў.

Антысеміты пераходзіць ад маральнага зразнавання да фізічнага. Адночы тав. Філізат, нагнутаўшыся з закатаў, каб забраць торф і кінуць у аэлавтар, адчуў удар у спіну. Удар быў настолькі моцным, што аэстатка рабочага дна Філізат адрацаваў зьзянь трымаючыся на нагах. Але на круты дзень ён не мог выйсці на работу, праляжыўшы ў наспецы двое сутак.

Уся гэта агідная антысеміцкая гісторыя прыходзіць на вачах партыяма і тэрфіма. Тав. Філізат прабуе вярнуцца да іх за дапамогай, але дарэмна: старшынні класавую пільнасць, партыйні партыма (Рагіска) і тэрфіма (Асінторф) не жадаюць гэтага справе супраць — ізацыяна. Брыгадзір Кузнецова — арганізатар электраваншій пад зямляю-камуністаў, гером п'яцігодкі, — працуе на чырвонай дошцы, як лепшы ўдзельнік, аб'яўляюцца кожнаму камуністу (у акую ўваходзяць і т. Рагіска і Асінторф) калядзяткам на праміраманне.

Толькі пасля таго, як тав. Філізат збіў і кар'еру, партком скамануў і рашыў прыняць меры. Але «меры» гэтыя вылікі толькі ў сабеішоў гутарку з Кузнецова. Маса рабочых так і не была мабілізавана налад абуральных выстульняў антысеміцкіх элементу, які імкнуцца скарываць нацыяналістычныя забавоны з матай ўбраві з брыгады камуніста-ўдзельніка.

Брыгадзір вызнайні рэдакцыі «Связды» на Асінторфе М. ФРУМІНІ.

СТАРШЫНІ ГОМЕЛЬСКАГА ГОРСОВЕТА Т. КАРНАЧОУ

ПАСТАНОВУ ВЫНЕСЛІ І... ЗАБЫЛІ

(ПІСЬМО РАБОТНИКА РАДЫВ-ВАШЧЫНІ)

У пачатку мая гэтага года рабочы Гомельскага заводу «Пролетары» зваруліся ў горсовет з просьбай зрабіць кіно іма Баліна ўзурным.

25 чэрвеня прывідуць горсаве-та паставілае задавольце просьбу рабочых. З таго часу праішоў больш месца, а да абсталявання кіно і не прыступілі.

Загачыць Горкомундзема тав. Халіна да гэтага часу не пра-стаўіць кватэр жыхарам, якія жы-вуць у паміжкім кіно. Гэта так-сама тармазіць рамонт тэатра.

СІМАНОВІЧ.

САКРАТАРУ СТАРА-ДАРОЖ-СКАГА РК КІЦОВ Т. ШАЛАПЕННУ

НЕ КОМСАМОЛЬСКИ МАГАЗІН, А ПРЫТУЛАК СПЕКУЛЯЦЫЯУ

(ПІСЬМО КОМСАМОЛЬЦА)

25 ліпеня ў м'ястэчку. Старыя Дарогі адкрыўся новы комсамольскі магазін. Комсамольскі ён толькі па назве. На сутнасці-ж магазін уладзе сабой моода, у якім зладзілі сабе прытулак былыя гал-дзярры.

Так, у сагатовачым апарате ма-газіна працуюць былыя ўдзельнікі вярм — Левіч і Заркіч. За пры-лаўкам працуе Левіча — тамсама ў агульным уладзе працы. З усіх работнікаў магазіна толькі адзін комсамалец.

ГАЛАВАЧ.

СТАРШЫНІ МАГІЛЭўСКАГА РАЙПРОСОВЕТА Т. КУКСЕВІЧУ

ПАЛЕПШЫЦЬ НАШЫ БЫТАВІЯ УМОРЫ

(ПІСЬМО РАБОЧИХ)

Рабочыя магілэўскага нафтава-га складу пільні паймаў не зар-бываюцца. Нама прыкладзе і стаўлю.

Не лепш і ў інтэрнаце. Пакаі рэдка калі мыюцца, поўна грязі.

САКРАТАРУ СТАРА-ДАРОЖ-СКАГА РК КІЦОВ Т. ШАЛАПЕННУ

ЗІШЧЫЦЬ АНТЫДЗЯРЖАЎНЫЯ НАСТРОІ

Пад такім загалоўкам была змешчана карэспандэнцыя з Мясціслаўскага раёна ў «Связды» ад 27 ліпеня г.г.

Бяро Мясціслаўскага раёна імя ШЧОУСКАГА І ЗАВОДСКАГА дзе сельсавет і парторг т. ШЧМАЛАІ ЛІШЧОУ І ВНОМЧОУА прылічылі нуты да партыйнай аднаўнасці. І аб'явілі вымова.

Рэальную працу ў час ПЕТРУ СЕВУ прасіліся на прадчы трох дзён вылічы і прылучыць і судовай аднаўнасці п'яцігодкіх і наватых у антыдзяржаўных дзельных. Партгорам, сельсаветам пры панаванні аб'явілі гэту паставу на агупных сходах калгасу.

БЕЛГАНДАЛЬ РАЗБАЗАРВАЕ ДЗЯРЖАЎНЫЯ СРОДКІ У МЕНСКИМ ГУМЕ СПЕКУЛЯЦЫЙНЫЯ ЦЭНЫ

У дзень адкрыцця Усебеларускай гандлёва-тэхнічнай канферэнцыі Белгандаль рапартаваў аб перавыкананні п'яцца таваразавароту першага паўгоддзя на 6,4 проц.

Аршанская база наведана, што выканала заданне ў размеры 4.166.000 руб. Пры праверцы яна задала 3.857 тыс. руб. Гомельская база да канферэнцыі прыста-ла зводку, у якой фігуравала ліч-ба 5.172 тыс. руб. Пры правер-цы гэта сума зменшылася да 4.987 тыс. руб.

Агульная сума выканання пла-на таваразавароту, такім чынам, змяншлася амаль на 500 тыс. руб. Агледзь вывад: заданне па таваразавароту не выканана, ра-хунок з'яўляецца згубачнай махі-нацыяй.

Возьмем такое актуальнае пы-танне, як ліквідацыя заставарав-на. Рэшці тавараў на сістэме Белгандаль перавышаюць планавы амаль на 4 м.л. руб. і скла-даюць 157,3 проц. задання. Аса-бліва вялікае застававанне ў ГУМ'е (2.200 тыс. руб.) і па Ві-цебскай базе Белгандаль, дзе рэшт-кі перавышаюць 700 тыс. руб.

Вось характэрны прыклад «ба-рацьбы» Белгандаль з застававан-нем. На Менскай базе засталася 360 хатноў. Не гадзятны на гэта, Белгандаль прапавуе базу ішчэ 60. База адмаўляецца. Та-ды адданы выканала Белгандаль Куксеўскае: «Не бярэце хатны, не атрымаеце лейцаў і па-стромаў?».

Прымуоым «асартымент» — толькі адзін з метадаў «барат-бы» за разгортванне таваразавар-оту. Белгандаль узківае і ішчыя «методы». Іх шырока практы-куе Менскі дзяржаўны ўніверсітат. План таваразавароту не выкана-ваны, таварыя рэшткі, як мы ўжо а-звясцілі, перавышаюць з'ягт. Што рабіць? Гум становіцца на лўва ня-правільных шлях: ён захавляецца гутравым прадэкам тавараў. Ён прадае МТРС 930 пар сандэлаў на суму 11.160 руб. Дзяржытэстаму раўнагу каля 600 метраў ману-фактуры і т. д. Наогул гутравы продаж перавышае 24 тыс. руб.

Дырэктар Белгандаль т. Маў-шычонен ведае аб гэтым, але ні-хто мср не прымае. Ён сяроч-нальчы гандліць на скарыванні прышчынаў дырэктарскага разра-бана гандлю, не звартае увагі на паршчынні сааветы паліткі пры у ГУМ'е. Дырэктар ГУМ'а аддае мануфактуру ў намершчына фонд арцыям, якія робяць машы-ны ўстаўляюць п'яцігодны на-проні — на мануфактуру і на гатовае прадукцыю. Паддзіяе, бокаі пераплачвае за гэтым смяжыно.

Карціца дрэнавай работы сіста-мы Белгандаль была-б далёка н-поўнай, калі-б мы ўвусцілі п'яціга-лі фінальскай ліквідацыі. Сіста-мовічча на гэтым участку асабі-ва дырэктарскае. Магільскае ба-за мела ў мінулым гекце 300 тыс. руб. уладных сродкаў. Спрахана распрадана каля 260 тыс. руб. Такім чынам база разбазарыла ўсе свае зваротныя сродкі і за-сталася без грошай. Да абшчына-га дна п'яцігодка хто зрабіў ра-траты, у якім магазіне мела мес-ца з'яўлявацца.

Растравы па сістэме за першы паўгоддзе складаюць звыш 70-тыс. руб. Гэта рэзультат безад-казных алдоці на падбору кад-раў, рэзультат прытульняня рэ-валюцыйнай пільнасці партыйных арганізацый гандлёвай сеткі.

Аршанская база звыш на зав-малепа самазатраўчана і гандлё-ва-дэстаўкамі тавараў, і кожна-паўгоддзе са с'ястаткаў і 7 тыс. руб.

Адна з сур'езных прычын фі-нальскай згубачнасці — дзельны планаванне асаротных сродкаў. Белгандаль закінутаў зваротныя сродкі сваёй сістэмы на 1934 г. у размеры 6 м.л. руб., фактычна аказалася 4.300 тыс. руб. Агледзь перабой ў банкаўсім прадэкам і гандлёвым аперанды.

Усе гэтыя факты сведчаць аб адным. Белгандаль не зрабіў ні-якіх урокаў з с'ястаткаў «Працяг» і «Звязды» аб прыміні становішчы гандлю ў БССР. Ён не ажыццяў-ляе п'яцігодкі СНР БССР, вылісены на даклад тав. Кірышка.

Работа Белгандаль патрабуе не-адкладнага асараўдэнця.

С. Б.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА УЗНЯЛО ЯКАСЦЬ ПРАЦЫ

Партыйна арганізацыя нашага калгаса складаецца з чатырох членаў партыі і аднаго кандыдата. Вець камсамольскага арганізацыя з 13 чалавек. Праўда, партыйна арганізацыя калгаса ў гэтым складзе сфармавалася нядаўна. Так што да сараўдлага разгортвання работы партарганізацыя калгаса прыступіла толькі з закінутым парыванстваў і пачаткам ўборачнай.

Аб'явілішы, на партыйна-комсамольскім сходах і з калгасным актывам пытанне ўборкі і хва базагэтовак у світале рашэнняў чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ліпенскага пленума ЦК ВКП(б), мы пачалі з расстаноўкі сіл.

Да кожнай з брыгад мы прымацавалі камуніста. У дапамогу яму — комсамалец. Коны камуніст атрымаў заданне арганізацыя ўзурную работу жняярар, правадзіць масавую работу ў камбінаваным званні, арганізаваных вайск жняярар і малатарні. Надаліжана было сааборнічтва на толькі брыгад, але і машынавааных звеніаў. А каб сааборнічтва не было босарадзятным, партарганізацыя разам з праўленнем калгаса распрадавала канкротны графік п'яцігодняй работы ўсіх жняярар і кожнай пасасобу.

Танім чынам аснова масавай работы накіроўвалася на выкананне кожнай жняярар дзёнага вытворчага задання.

Чорная і чырвоная дошкі ў бры-

РАБОТА ПАРТОРГА ІГНАРУЕЦА

Месічны абмену вопытам калгасных і брыгадных партораў быў аб'яўлен адзінакам кіруючых партораў ЦК ВКП(б), паліт-сестарам Наркамзема Беларусі і рэдакцыяй газеты «Связды» з 1 жніўня. У гэты месічны п'яцідзень былі ўключаныя ўсе раёны і п'яцігодкі-выдзельніцы газеты. Агледзь, праішоў ўжо 7 дзён, а райгазеты — «Віцебскі пралетары», «Палесяцкая праўда», «Ленінскі прыклад», «Орша», «Рэчыцкая праўда», «Коммунар Магілэўшчыны» і «Чырвоная Палачына» — упарта не даюць на сваіх старонках месца калгас-наму парторгу для абмену вопы-тамі сваёй работы.

А таму маўчаць райкомы партыі?

Наўжо рэдактары гэтых газет не разумеюць, што абмен вопытам работы, пераважнае вопыта перадаваных адзінакам — асабліва зары, у адзінадзённы перыяд ўбор-кі і хвабастаўкі — набыла вялі-кае значэнне? Наўжо рэдактары гэтых газет не хотуць разумець, што поспехі ўборачнай і хвабаста-чы залежаць выключна ад таго, наколькі парторгі калгасаў, бры-гады згодны арганізаваць калгас-ныя актыўныя вайск партыйнай партарганізацыі, вайск камуніста і ахвотны лепшыя метады палі-тычнага ўдзельня ўсіх калгасні-каў?

Месічны абмену вопытам калгасных і брыгадных партораў паві-нна на-бываюму правесці кожны раённый газета.

ПРАВІДЗІЦЬ ПАСТАЎКІ БАЯВІМІ ТЭМПАМІ

Рашэннем ЦК ВКП(б) была па-стаўлена задача: датарырова вына-паль гадзавы план хвабастава, устанавіўшы на кіпень па кожна-му раёну і ў цэлым па рэспубліцы індэчныя заданні.

У сваім рашэнні ЦК заставіў увагу раённых партарганізацый на тым, што ліпеневы план на хвабастаўках будзе вы-канан толькі пры той умове, калі раённым партарганізацыі сапраўды на-большэйшчу разгор-нуць масава-арганізаваную рабо-ту срод калгаснікам, мабілізуюць іх на дзельнае выкананне абавяз-на-цельнасці перад дзяржавай.

Задача ажыццяўляецца ў тым, каб канкротна ведаць становішча кожнага калгаса, кожнага сельса-вета і асаратыва кіраваць рабо-тай па паставіх.

Пасасобны раён — Аршанскі, Бранскі, Віцебскі, Віцебскі, Го-мельскі, Камяніцкі, Кіеўскі, Кі-еўскі, Кіеўскі, Рэчыцкі, Хойніцкі, Жыткавіцкі, Чарнікаўскі і ішч — знач-на перавыканалі ліпенскае задан-не на хвабастаўках. Тут была разгортнута масава-растравачна-я і арганізаваная работа.

Але, побач з гэтымі раёнамі, боць і раён рад раёнаў якіх фак-

С. ГВАЗДЗЕНКІ

Упаўнаважаны Камітэта сааіамак пры СНК СССР па Беларусі



На што треба сёння звярнуць асабліваю увагу?

Па-першае — вясці самую рашу-чую барацьбу супроць тэндэнцыі аддзельных аднаасобіаў і нават калгасаў дастаўляць на прыміва-ныя пункты некадамінаўнае з'я-рло і з'яро, заражонае клішчом. Зараз ужо ўстаноўлена, што га-лоўным пераважнікам заражэн-ня хлеба з'яўляюцца толькі дзе пра-вадзіцца маладзёба, малатарні і т. д. — да гэтага часу не вы-явілі мяшкі і калгасныя свіры.

Іх неабходна ў бліжэйшым-лі дні прывесці ў поўны парадок.

Нарада інсультару Камітэта заагавор абсладкавіх неспалы раёнаў паказала, што дырэктыва ЦК партыі і СНР БССР аб прымыжэнні ў з'яро стая скарыва-цы паміжкінаў пры калгасах, тонаў, дзе адбываецца маладзёба дырэктыва аб дэзінфекцыі машкоў і т. д. — да гэтага часу не вы-явілі мяшкі і калгасныя свіры.

Характэрным з'яўляецца тое, што там, дзе ідзе дрэна хвабаста-ча, там дрэна падрыхтаван кал-гасны свіры і тон.

Раённым упаўнаважаным Камі-тэта заагавор у гэтых адзінакам раёнах не правілі сабе ў адпа-віднай меры, каб рашуца пра-ведзі ў гэтыя паставы ЦК ВКП(б) і СНР БССР.

Замельныя с'ярыкі мала з'яра-

чаюць увагі на прыватненне ў па-радак калгасных свіраў, на зыч-тку тонаў, дэзінфекцыю машкоў і т. д.

Асноўная задача ўсіх арганіза-цый на вясні злываюцца ў тым, каб скарываць добрае вадвор'е для максымальнага разгортвання хвабаставанай д

